

Уступ

Пасьля Другой усясьветнай вайны ў новых межах польскай дзяржавы засталіся толькі ўскрайкі этнографічна беларускай тэрыторыі, якія знаходзіліся ва ўсходніх паветах Беластоцкага ваяводзтва. Прыйблізна 200-тысячная беларуская супольнасць не складала праблемы ў агульнадзяржаўным маштабе, затое шмат значыла ў сфэры мясцовай палітыкі. Большаясць беларусаў у Польшчы засталася ў родных мясыцінах, спрычыніўшыся гэтым самым да захаваныя культурнай, канфесійнай і нацыянальнай пераемнасці ў прымежных гмінах Беластоцкага ваяводзтва.

Гэтая праца зьяўлецца спробай паказу становішча беларускага насельніцтва і праблемаў, якія перад ім узьніклі ў апошні пэрыяд ягонага існаваныня як традыцыйнай супольнасці. У 1944–1949 гг. па-ранейшаму захоўваліся замацаваны стагодзьдзямі лад жыцця, спосаб вядзення гаспадаркі, традыцыі і звычай. Беларусы па-ранейшаму заставаліся пераважна вясковай супольнасцю. З гэтага асяродзьдзя ў гэты час вырываліся толькі нешматлікі адзінкі. Распад гэтай супольнасці пачаўся толькі ў 50-я гады разам з калектывізацыяй вёскі і яе сацыяльнымі вынікамі, масавай міграцыяй у гарады, пашырэннем асьветы, зъяўленнем электрычнасці і радыёпраганды, а таксама зъменай мэтадаў гаспадараньня.

Беларускае насельніцтва за адносна кароткі час (калі ўзяць пад увагу ягоную гісторию на працягу XX ст.) перажыло некалькі палітычных систэм, аднак зь ніводнай зь іх не магла атаясамлівацца. Кожная ўлада прыносила іншы досьвед і аддавала перавагу тым каштоўнасцям, якія былі пажаданыя зь яе пункту гледжаньня, але звычайна былі чужбы для большасці беларусаў. Часцей за ўсё палітычныя систэмы, якія зъмянялі адну адну, пераследавалі тых, хто адзначаўся якой-небудзь дзеяньніцю на карысць ранейшай улады. Гэта адбівалася ахвоту да публічных выступленій, змушала цярпліва чакаць, маскаваць сваю саматоеснасць і, у рэшце рэшт, прыводзіла да поўнага нацыянальнага ніглізму.

Першыя гады пасьля Другой усясьветнай вайны разам са складанай палітычнай сітуацыяй (асабліва на Беласточыне) і непасълядоўнай нацыянальнай палітыкай ураду паспрыялі далейшай палітычнай ды ідэйнай дэзынтэграцыі гэтага насельніцтва. Ягоная пазыцыя ў гэты пэрыяд тлумачылася ўсім багатым досьведам, набытым падчас Першай усясьветнай вайны, расейскай рэвалюцыі, міжваеннага дваццацігодзьдзя, савецкай улады і нямецкай акупацыі.

Пачуцьцё адметнасці беларусаў на Беласточыне фармавалася пераважна пад уплывам праваслаўя. Рэлігійная супольнасць вызначала межы беларускасці як нацыянальнай ідэалёгіі. У межах каталіцтва беларускі элемэнт можа трактавацца толькі і выключна як этнографічная зяява. Вясковая супольнасць, якая размаўляла на беларускай мове, але была падзеленая канфесійна, атаясамлівалася з польскай ці беларускай нацыянальнай ідэалёгіяй паралельна з першасным падзелам, г. зн. на каталікоў і праваслаўных. Менавіта ўздоўж гэтай лініі падзелу нараджаліся і адрозненыні ў палітычных пазыцыях у пасъляваенны пэрыяд.

Аб'ектам дадзенай працы зьяўлецца жыццё беларускага насельніцтва, якое жыло ў Польшчы ў 1944–1949 гг. Аднак жа, каб лепей зразумець звязаныя з гэтым складаныя праблемы і знайсці кропіны пазыцыі беларусаў у пасъляваенны пэрыяд, тут прадстаўляюцца таксама найважнейшыя факты, падзеі і абставіны, якія фармавалі палітычны, эканамічны і сацыяльны статус беларускага насельніцтва, а таксама вызначаны спосаб ягоных паводзінаў у дачыненых да польскай дзяржавы і народу.

Праца складаецца зь дэльюх частак. Першая датычыць менавіта гэтых гістарычных перадумоваў развязвіцца нацыянальнага жыцьця беларусаў з асаблівай увагай да Беласточчыны, а другая — умоваў іх сацыяльна-палітычнага існаваньня. Храналягічныя межы вызначаюцца ня толькі згаданымі вышэй фактарамі, але і адсутнасцю даступных архіўных матэрыялаў, датычных пазнейшага перыяду. Галоўнай асновай для напісаньня другой часткі былі архіўныя матэрыялы.

Няшмат наконт беларускага пытаньня можна знайсьці ў цэнтральных архівах. Заслугоўваюць увагі дакумэнты Польскага камітэту нацыянальнага вызваленія (ПКНВ), якія знаходзяцца ў Архіве новых актаў і датычачь аднаўлення школьніцтва. Захаваная карэспандэнцыя дазваляе больш дакладна прааналізаць дадзеную проблему.

Аднак жа найбольшую каштоўнасць маюць дакумэнты, сабраныя ў Ваяводзкім дзяржаўным архіве ў Беластоку, якія адлюстроўваюць адміністрацыйную дзяржаўную працу ўсіх узроўняў. Асабліва ў гэтым пляне каштоўныя копіі справаўдачаў беластоцкага ваяводы, якія перасылаліся да цэнтральных уладаў і дэталёва інфармавалі пра тое, што адбывалася ў ваяводстве. Атмасферу пасыльваннага перыяду найлепш перадае дакумэнтацыя, складзеная на ўзору гмінаў. Яна непасрэдна паказвае сацыяльна-эканамічныя праблемы, съвядомасць і палітычныя пазыцыі жыхароў Беласточчыны. Такой жа каштоўнасцю адзначаецца і карэспандэнцыя ад насельніцтва, пісаная ў форме скаргаў і прапановаў адміністрацыйным уладам і партыйным арганізацыям.

Мне не ўдалося здабыць матэрыялаў, якія датычачь непасрэдных рашэнняў цэнтральных уладаў у дачыненьні да беларускай праблемы. Гэтых дакумэнтаў (за нешматлікім выключэннем) няма нават сярод ваяводзкіх актаў. Іх зьмест даступны ва ўжоснай форме — у выглядзе даручэнняў, пасыланых ваяводзкімі адміністрацыйнымі ўладамі на павятовыя ці гмінныя ўзворы са спасылкай на ліст, даручэнне ці распаратрэбленне той ці іншай асобы ці ўстановы цэнтральнага ўзроўню.

Справа беларускай меншасці ў Польшчы ў пасыльваенны перыяд не знайшла таксама належнага адлюстраваньня ў навуковай літаратуры. Акрамя працы Юр'я Туранка¹ пра адукацыю, няма ніякіх аналітычных разглядаў беларускага пытаньня ў першыя пасыльваенныя гады. Публікацыі ў прэсе на гэту тэму, якія пачалі з'яўляцца пасыля 1956 г., спарадычна з'явярталіся да падзеяў 1944–1949 гг. на Беласточчыне ў нацыянальным кантэксьце². Таксама аўтары працаў, якія датычылі палітычнай гісторыі гэтай тэрыторыі, рэдка з'явярталі ўвагу на яе нацыянальную разнароднасць і абумоўленыя гэтым наступствы, часцей за ўсё паказваючы падзеі праз прызму клясавай барацьбы. Да найбольш вартых трэба залічыць працы Генрыка Маецкага, які, выкарыстоўваючы архіўныя крыніцы, даволі празрыста абліжаў палітычную ситуацыю на Беласточчыне ў гэты перыяд³. Уздел беларусаў у фармаваньні новай рэчаіснасці быў, на думку, аўтара, вынікам працяглага ўзьдзеяньня ідэалёгіі камуністычнай партыі на гэтае асяродзідзе. Цалкам абмінае беларускую праблему праца Галены Гнатоўскай пра развязвіцца і дзейнасць Польскай рабочай партыі (ПРП) у Беластоцкім ваяводстве. Дынамічнае развязвіцце партыі ва ўсходніх частцах ваяводства аўтарка тлумачыць па-пулярнасцю яе ідэяў і праграмы сярод вясковага насельніцтва гэтага рэгіёну⁴.

Другой істотнай крыніцай інфармацыі, выкарыстанай у гэтай працы, былі съведчаныні, сабраныя ў жыхароў Беласточчыны. Каштоўнасць гэтай крыніцы

¹ Туранак Ю. Беларускае школьніцтва на Беласточчыне ў пасыльваенны перыяд. Беласток, 1976.

² Да выключэння ў належала публікацыя: Maciąg W. Sprawy białoruskiego pogranicza // Życie Literackie. 1956. 19 lipca.

³ Majecki H. Początki władzy ludowej na Białostocczyźnie 1941–1947. Lublin, 1969; Gnatowski M., Majecki H. Kształtowanie się władzy ludowej na Białostocczyźnie 1944–1947. Białystok, 1962.

⁴ Gnatowska H. PPR w województwie białostockim 1944–1948. Warszawa, 1979.